

Пагадненне Мэраў Еўрапейскага Саюза Дэманстрацыйныя праекты: чаканыя вынікі ў лічбах

Праект: Цеплавая рэканструкцыя дзіцячага садка
ў г.Ашмяны (Рэспубліка Беларусь)

Краіна	Рэспубліка Беларусь
Вобласць	Гродзенская
Раён	Ашмянскі
Дата падпісання Пагаднення Мэраў	Май 2012
Дата зацвярджэння Плана дзеянняў па ўстойліваму энергетычнаму развіццю	Сакавік 2014
Мэта Плана дзеянняў па ўстойліваму энергетычнаму развіццю да 2020 года	Выкіды CO ₂ : -20 %
Працягласць дэманстрацыйнага праекту	Ліпень 2018 – чэрвень 2021
Бюджэт дэманстрацыйнага праекту, у тым ліку	696 614,72 еўра
Грант Еўрапейскага Саюза	554 992,95 еўра
Уклад горада	141 621,77 еўра



Што будзе зроблена?

- Комплексная цеплавая рэканструкцыя дзіцячага садка
- Будуць усталяваныя цеплавыя помпы
- Будуць усталяваныя сонечныя калектары
- Будзе усталяваная фотаэлектрычная сістэма
- Будуць усталяваныя сістэмы вентыляцыі з рекуперацыяй



Хто будзе карыстацца вынікамі праекту?



204 дзяцей будуць мець больш камфортныя ўмовы па тэмпературы і вільготнасці ў дзіцячым садку



63 супрацоўнікаў дзіцячага садка будуць працаваць у больш камфортных памяшканнях



28 чалавек (каманда праектаў, будаўнікі, эксперты і г.д.), якія ўдзельнічаюць у рэалізацыі праекту, будуць спрыяць мясцоваму эканамічнаму развіццю

Што будзе дасягута?



215,1 МВт·г/год, або
28,9 % скарачэнне
спажывання энергіі



гадавому спажыванню
энергіі **11 786** мабільнымі
телефонамі



гадавому спажыванню
энергіі **1 992** тэлевізарамі



167,7 тон/год, або **47,6 %**
скарачэнне выкідаў CO₂



гадавым выкідам ад
108 новых аўтамабіляў



неабходнасці пасадзіць
623 дрэвы для
паглынання такой
колькасц CO₂



163,7 МВт·г/год, або
22 % вытворчасці энергіі
з аднаўляльных крыніц
энергіі = гадавому
спажыванню энергіі
gymnasium



гадавому спажыванню
энергіі **8 970** мабільнымі
телефонамі



гадавому спажыванню
энергіі **1 516** тэлевізарамі



Скарачэнне выдаткаў на энергарэсурсы **46 772** еўра штогод

0,29 % ад агульнага бюджэту Ашмянскага раёна

Пагадненне Мэраў – гэта найбуйнейшы ў свеце рух па мясцовых кліматычных і энергетычных дзеяннях, якія падтрымліваюцца Еўрапейскім Саюзам. У рэгіёне Усходняга партнёрства больш за 400 мясцовых органаў улады абавязаліся скараціць выкіды CO₂ як мінімум на 20% да 2020 года або на 30% да 2030 года.

Еўрапейскі саюз з 2011 года аказвае тэхнічную, метадычную і фінансавую падтрымку ініцыятывы ў краінах Усходняга партнёрства, прэ гэтым фінансавая дапамога склала суму больш за 30 мільёнаў еўра. Яна ўключае гранты і індывідуальную тэхнічную падтрымку 34 муніцыпалітэтаў па рэалізацыі дэманстрацыйных праектаў з 2015 года, пераважна ў галіне энергаэфектыўнасці.

Пагадненне Мэраў – Дэманстрацыйныя праекты

вул.Кастамарава, 1/3, офіс 5
79005 Львоў, Украіна
Тэл./факс: +38 (032) 253 87 04/05
Facebook: COMDEP2014
com-dep.enefcities.org.ua

Ашмянскі раённы выканаўчы камітэт

Рэспубліка Беларусь, 231100,
г.Ашмяны, вул.Савецкая, 103,
oshmiany.gov.by
Кантактная асоба: Сяргей Нікіцін,
Тэл.: +375 (1593) 20-321
eu_project@oshmiany.gov.by